

## ФРАНКА-БУРГУНДСКІЯ АДНОСІНЫ ў 60–70-я гг. 15 ст.

У 2-й пал. 15 ст. Францыя знаходзілася на стадыі стварэння цэнтралізаванай манархіі. Да гэтага ж вялі працэсы, што адбываліся ў той час у Бургундской дзяржаве. У Францыі працэс цэнтралізацыі, які прыпыніўся ў перыяд праўлення Карла VI, зноў пачаў набіраць моц з 30-х гг. 15 ст. пры Карле VII і асабліва пры Людовіку XI. Перад бургундской дынастыяй, уладанні якой яшчэ ў канцы 14 ст. перараблі межы звычайнага апанажа, задача стварэння самастойнай дзяржавы паўстала ўжо ў час праўлення герцага Філіпа Добраага і набыла мэтанакіраванага рэалізатора ў асобе яго сына Карла Смелага. Гэтаму спрыяў шэраг умоў: 1) палітычнае і эканамічнае аслабленне Францыі ў перыяд Стогадовай вайны; 2) выгаднае геапалітычнае становішча Бургундской дзяржавы паміж Францыяй і Свяшчэннай Рымскай Імперый; 3) эканамічнае магутнасць бургундской дынастыі, забяспечаная багаццем Нідэрландаў. Працэс цэнтралізацыі Бургундской дзяржавы ўскладняўся тым, што яе ўладарам адначасова прыходзілася вырашаніе проблему юрыдычнага аўяднання ўсіх сваіх земляў у адно ізлае, бо іх звязвала толькі асабістая унія з бургундскімі герцагамі. Бургундская дзяржава ўключала шэраг старожытных уладанняў французскага каралеўства, без якіх працэс цэнтралізацыі ў Францыі не мог быць канчатковая завершаны, бургундскія герцагі падтрымлівалі антыкаралеўскую апазіцыю ўнутры Францыі і з'яўляліся для французскай знаці прыкладам феадальнага самаўладства, прык-ладам, якія яна імкнулася пераймаць. Усе вышэйназваныя прычыны прывялі да франка-бургундскага супрацьстаяння ў 60–70-я гг. 15 ст. Аб'ектамі гэтага супрацьстаяння сталі наступныя асноўныя пазіцыі.

*Унутрыпалітычнае становішча ў Францыі.* Каралеўская ўлада, якая ўмацавалася пасля ўдалага завяршэння Стогадовай вайны, у 60–70-я гг. прадпрыяляла спробу падавіць у краіне арыстакратычную апазіцыю. Атрымаўшы ў 1461 г. уладу, Людовік XI адхіліў старую арыстакратыю ад удзелу ў кіраванні дзяржавай, пазбавіў пасад і званія ў шматлікіх прыбліжаных Карла VIII. Значная частка іх знайшла прыстанішча і падтрымку ў Брэтонскага і Бургундскага герцагаў і пры непасрэдным узделе апошніх да 1465 г. арганізавала лігу Грамадскага блага. Мэтай лігі было вяртанне справядлівасці, якая на думку феадалаў была парушана Людовікам XI. Сцягам феадальнай апазіцыі стаў брат караля прынц Карл Французскі, асноўную ваенную сілу складлі арміі герцагаў Брэтонскага і Бургундскага. Лігёры разлічвалі альбо скінуць Людовіка XI і пасадзіць на троне яго брата, альбо, калі гэты план не будзе рэалізаваны, так аслабіць караля, каб ён больш не ўяўляў пагрозы для арыстакраты. Акрамя агульнай мэты кожны з прадстаўнікоў феадальнага лагера праследваў і прыватныя інтарэсы (герцаг Бургундскі жадаў вярнуць сабе гарады на Соме). У выніку барацьбы з лігай Людовік XI быў вымушаны пайсці

іх ўступкі і падпісаў Венсэнскую дамову, па якой сітуацыя ў краіне павінна была нагадваць часы праўлення Карла VIII. У наступным, асцерыгаючыся новага імплементэнта феадалаў, кароль, пазбягаючы канфрантацыі з французскай арыстакратыяй у цэлым, распраўляўся з асобнымі, найбольш агрэсіўнымі яе прадстаўнікамі (найпрыклад, з Жанам V д'Арманьякам у 1473 г.). Пасля 1465 г. найбольшую небяспеку для каралеўскай улады ўяўляў прынц Карл, якога герцаг Бургундскі імкніўся выкарыстоўваць для дэстабілізацыі ўнутранага становішча ў Францыі. Па Венсэнской дамове Карл Французскі атрымаў багацейшае герцагства Нармандскае, якое не здолеў яго ўтрымашь. На сустэрэчы ў Пероне ў 1468 г. герцаг Бургундскі падбіўся перадачы прынцу Карлу земляў Шампані і Бры, што, улічваючы непасрэднае суседства гэтых земляў з бургундскімі, рабіла іх асабліва небяспечнымі для Людовіка XI. Аднак намаганнямі караля Карл Французскі адмовіўся ад Шампані і атрымаў больш багатую, але далёкую і безабаронную перад каралём Геневі. У 1472 г. прынц нечакана памёр, магчыма быў атручаны, пазбавіўшы караля шматлікіх клюпатаў, а герцага Бургундскага весці інтрыгы ўнутры Францыі.

*Адносіны да Брэтані.* Адной з асноўных пазіцый бургундскіх герцагаў у адносінах з Францыяй у 60–70-я гг. 15 ст. была падтрымка Брэтані ў яе супрацьстаянні каралеўскай уладай. Брэтонскія герцагі, валодаючы на сваёй тэрыторыі ўсімі правамі незалежнага ўладара, між тым з'яўляліся васаламі французскай кароны. Іх сувэрэнітэт, вынік аслаблення каралеўскай улады, не быў пачверджаны якой-шебудзь пэўнай дамовай. Акрамя таго Брэтань з'яўлялася месцам, куды сцякаліся незадаволеная каралеўскай уладай значы. Людовік XI неаднаразова спрабаваў пазбавіць Брэтонскага герцага Францыска II сувэрэнных правоў, але пастаянна сутыкаўся з супрацьпоставленнем герцага Бургундскага. Бургундской дзяржаве было выгадна існаванне пастаяннага ачага напружанасці на заходзе Францыі, які б адзягваў сілы і ўвагу каралеўскай улады і дазваляў герцагу Бургундскому працоўці неабходныя цэнтралізацыйныя рэформы ў сваіх уладаннях. Людовік XI спрабаваў супрацьпастаўіць саюз Бургунды і Брэтані саюз з Льежам, які не жадаў мірышча з усталяваным над ім бургундскім кантролем. Аднак пасля разбурэння юрада ў 1468 г. арміяя Карла Смелага ў Людовіка XI не засталася сур'ёзнай впоры ў Нідэрландах. У наступным цвёрдая пазіцыя герцага Бургундскага не дазволіла каралеўскай уладзе скасаваць самастойнасць Брэтані і прымусіць яе адмовіцца ад саюза з Бургундской дзяржавай аж да часу распаду апошній у 1477 г. пасля гібелі Карла Смелага.

*Гарады на Соме.* Гэтыя тэрыторыі, якія з пачатку 15 ст. кантроліваліся герцагамі Бургундскімі, афіцыйна былі ўключаны ў склад Бургундской дзяржавы паводле Араскай дамовы 1435 г. з умовай магчымасці іх выкупа каралём за 400 тыс. залатых экю. Землі па Соме займалі важнае геапалітычнае становішча паміж Нідэрландамі і кароннымі ўладаннямі і служылі плацдармам, адкуль герцагі Бургундскія маглі пагражаць Парыжу. Карл VIII і Людовік XI неаднаразова рабілі спробы выкупіць гэтыя землі. У 1463 г. такая спроба, дзякуючы

дапамозе магутнага сямейства дэ Круа, набліжанага да Філіпа Добрата, завяршылася поспехам. Гэта здзелка выклікала вялікае незадавальненне Карла Смелага (у той час графа Шарале) і стала непасрэднай прычынай яго ўдзелу ў лізе Грамадскага блага. У выніку Канфланскай дамовы 1465 г. землі па Соме былі вернуты каралём. Гэтыя землі, важныя як для кароны так і для Бургундской дзяржавы, сталі ў канцы 60-х–70-я гг. аб'ектам найбольш вострай барацьбы паміж Францыяй і Бургундской дзяржавай. У 1470 г. канэтабль дэ Сэн-Поль ад імя карала захапіў два з трох важнейшых гарадоў на Соме: Ам'ен і Сэн-Кантэн, што прывяло да франка-бургундской эканамічнай вайны і прымых ваенных дзеянняў. Вайна з перапынкамі цягнулася да 1475 г., калі кароль у абмен на ўступкі з боку Карла Смелага перадаў яму Ам'ен (без цыгадэлі) і Сэн-Кантэн. Пасля гібелі Карла Смелага землі на Соме былі вернуты ў склад Францыі.

*Адносіны з Англіяй.* Англія, якая была найбольш небяспечным ворагам Францыі на працягу 14–1-й пал. 15 стст., у 60–70-я гг. перажывала ўнутраны канфлікт, выкліканы крызісам улады (война Чырвонай і Белай ружы). У Англіі шырокая бытавала думка аб усеагульным дабрабыще ў час войн 14–15 стст. з Францыяй, што было дарэчы герцагу Бургундскому, які настойліва дабіваўся заключэння англа-бургундскага саюза, накіраванага супраць Францыі. Карл Смелы, па матчынай лініі сваяк Ланкастэр, імкнуўся да саюза з Англіяй незалежна ад таго, хто ў ёй кіруе. У 1468 г. ён заключае шлюб з маргарытай Ёркскай, сястрой карала Эдуарда IV. Імкнучыся разбурыць непажаданы саюз, Людовік XI падтрымаў працдўнікаў Ёркскай дынастыі – Ланкастераў. Барацьба паміж варагуючымі дынастыямі ў 1470–1471 гг. завяршылася перамогай Эдуарда IV. Нягледзячы на станоўчыя абставіны, герцаг Бургундскі не здолеў выкарыстаць перамогу свайго саюзіка і дапусціў падтісанне паміж Англіяй і Францыяй мірнай дамовы ў Пекіні ў 1475 г. Дамова ў Пекіні, якая прадухіліла пагрозу англа-бургундскага ўварвання ў Францыю, сталася буйнейшай перамогай французскай дыпламатыі.

Франка-бургундскія адносіны ў 60–70-я гг. 15 ст. харектарызаваліся перманентным супрацьстаяннем, яўным або прыхаваным, якое праяўлялася ўсюды, дзе сутыкаліся інтарэсы Францыі і Бургундской дзяржавы. У сваіх уладаннях Людовік XI і Карл Смелы імкнуліся здзеясняць працэсы цэнтралізацыі за кошт аслаблення свайго працдўніка, дзеля чаго выкарыстоўвалі ўсе магчымыя сродкі: дыпламатычныя, эканамічныя, ваенныя. У гэтай барацьбе французская дзяржава мела істотную перавагу, паколькі працэсы цэнтралізацыі дасягнулі там поспеху ўжо ў пачатку 14 ст. Бургундская дзяржава, падзеленая геаграфічна, эканамічна, этнічна на дзве часткі па восі поўнач – поўдзень, аказалася больш уязвімай. Не вытрымаўшы цяжару ўнутраных проблем і знешняга націску, яна пацярпела паражэнне і ў 1477 г. распалася.